

Яўген Маліноўскі



БАРУСІА: ПСІХЭЛОГІЯ ПРЫСУТНАСЦІ

ББК 86

Мал 18

Маліноўскі Яўген

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

ББК 86

© Грамадскае афармленне
“Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны” 2007
© Афармленне Уладзімір Гундар

ІЕРУСЛА ЯДКАЗНАСЦІ

Вера, яка не сраходзіць у культуре
нічега не ёсць.

Ян Павал II

II

II.3. Выкрыці

“А ты детьми не прикрывайся !”

Безымянный оппонент

У такі спосаб захацеў мяне выкрыць адзін чалавек з ЦРБ-
мы, які, сам таго не жадаючы, вызначыў тэму маёй размовы.
Інш датычыцца “адсутнасці” як антоніма “парусіі”. Парусія
утварае Царства нябеснае ў поўнай адпаведнасці з ізвесным
вуменнем. “Счастье – это когда тебя понимают” – фраза, на
якой пазнаецца эпахальная кінастужка “Доживем до последель-
ника”. Менавіта непаразумение сее вакуум альбо адсутнасць
гэтага Царства ў сям’і і краіне. Як прыемна бытія наз раць за
вменамі ў гэтай самай краіне, у прыватнасці, яе крамах пасля
крушэння Савецкага Саюзу. Прадаўцы падлі зусім па-інша-
му ставіцца да пакупнікоў, здзяйсняючы сваё жы тады запал
гандлёвай этыкі: “Пакупнік заўжды мае право”. На жаль, гэты
працэс культурызацыі прыкметна заморудзіўся ў апошні час.
Чым гэта выкліканы? Думаю, што разам з эстэтыкай гімнаў
СССР і БССР паціху рэдукуючы ісація, ці, як іх яшчэ назы-
ваюць, “саўковыя”, адносіны паміж людзьмі на розных узроў-
нях. Непаразумение і невыкананне абязцянняў сталіся звычай-
нымі з’явамі ў грамадстве, чыто катастрофічна губляе прысут-
насць слова як вытоку жыцця.

Праоцтва аб адсутнасці слова падчас Свайго Другога
Прыйсця прамовіі сам Ісус: “Сын Чалавечы, як прыйдзе, ці
знойдзе веру на зямлі?” [Ілк 18, 8]. Некаторыя тлумачальнікі
парусіі лічаць, што адсутнасць веры на зямлі – перспектыва
надзвычай адданая, што сёння яшчэ шмат веруючых у све-
це, таму няма прычыны абвяшчаць яго канец. З рэлігійнага пун-
кту гледжаньня, і эта так. Але псіхалагічны погляд на парусію
робіць ідаётчыкім адсутнасць свядомасці слова, не абмежава-
нага рэлігійнай матывацый. Такладней кажучы, чалавек, за-
мерш веры ў слова, падлягае марным ілюзіям бессвядомай маў-
клівасці з нагоды містычнага культу, аб чым бязлітасна свед-
чыць апостал: “І дэманы вераць і трымцяць” [Як 2, 19]. Ён можа
имет маліцца, але дарэмна, таму што “Не ўсякі той, хто кажа
Мне “Госпадзе! Госпадзе!”, успадкуе Валадарства Нябеснае, але
той, хто выконвае волю Айца майго нябеснага” [Мц 7, 21].



Хто ж годны слаўнай парусі? Евангелле дае выразны адказ: “кожны, хто слухае слова Мае і выконвае іх” [Мц 7, 24]. Ісус прапануе нам паступова перамянняцца ад стану роспачы і непараразумення да божай дасканаласці і міласэрнасці: “Будзьце міласэрны, як і Айцец ваш нябесны ёсць міласэрны” [Лк 6, 36]. У свядомасці гэтага перамянення на першым плане заўжды чуласць да бліжняга, жаданне дапамагчы яму, але праз пэўную выслілку, нязручнасці, нават ахвяры, таму што “няма большай любові, як хто душу сваю пакладзе за сяброў сваіх” [Ян 15, 13]. У такі спосаб Ён выпрабоўвае нашу асобу, дае ёй магчымасць дасканалення ў адпаведнасці з нашымі здольнасцямі і абставінамі. “Бог не дае віру пра баванняў вышэй сіл” [1 Кар 10, 13]. Ён здзяйсняе Святыні сутнасць у нашых славесных намаганнях. Таму, калі бліжні просіць нас аб нечым, мы павінны яго выслушаць, і зрабішы невялікія выслілкі, сказаць апаненту “так”. У такі спосаб мы робімся дасканалымі: “Будзьце дасканалы”, як і Айцец ваш нябесны ёсць дасканалы”.

Суд прыходзіць не адтуль, а іншы чакаюць людзі. Чалавек мяркуе, што суд адбудзецца пекалі з неба. Але неба, – лічыць Р. Бах, “Гэта не месца і не час. Неба – гэта дасягненне дасканаласці”. Адсутнасць міласэрнасці і дасканаласці прыводзіць да хваробы і настроенасці з наўным лямантом: “За што?”. Спрычыняючы я “лёгкадумнай плоці” [2 Кар 1, 17], гэты лямант пачынае маўлівы суд над іншымі. Колькі разоў я рабіў такі прысуд у душах сваіх: “Не дам”. Але сумленне безаглядна судзіць іншы дзеі: “Усялякаму, хто просіць у цябе, давай” [Лк 6, 31]. Таму пільна даследую і прымаю прысуд Божы, які адбываецца ўтодзя ад презідэнцкага крэсла да правінцыйнай крамы, каб і мы гатунак напоўніць прысутнасцю слова: “Добра зорына слуга; у малым быў верны, дам табе ўладу над многім, уважай да радасць гаспадара твойго” [Мц 25, 21].

Адноічы вымушан быў “слёзна” прасіць прадаўцоў крамы, калі яны працалі мне са стэнда толькі адну керамічную дэтальку, нястача якой не дае завяршыць працу. Але славуты “адміністратывны восторг” (Ф. Дастаеўскі) надаў іх катэгарычнай цмоку ірацыяналына-апакаліптычны ўхіл. На фантастычную пропанову “паездзіць па Беларусі” ў пошуку адзінай нехапаючай плітачкі я сумленна признаўся, што не маю машыны. Але

такій пічирасць адлюстравалася безапеляцыйным грэбаваннем на тварах жанчын, маўляў, “и он еще чего-то хочет?!”. Мая наўні спроба рэабілітаваць уласную гароту колькасцю дзяцей аказалася ўпішцент патаптанай раптоўна трапіўшым у спрэчку мужчынам: “А ты детьми не прикрывайся”. У прыкрым стане асуджанага на “безлошадную” нягоднасць, я зварнуўся да Парухі: “Не судзіце, і не будзеце асуджанымі” [Мц 7]. На што мой суддзея адрагаваў: “Ещё и Библией прикрываешься?”.

Такі суровы прысуд спрычыняе сур’ёзнае сацыяльна-психалагічнае даследаванне лёсу верніка ў дзяржаве пустычнай адсутнасці. Бо калі роднае слова маўчыць у ёй з верху да нізу, тады адчыняеца безальтэрнатыўна шчаслівы плямененкозісу (κοπωτής, з грэц. спусташэнне), нясення слова рознь. А, на шталт міне, “отморозкамі”. У іншых краінах выбар гэтага шляху цалкам залежыць ад асобы. Што ж датычыцца нашай, дык дзяржавічная стратэгія “дойти до каждого” забеспечыла кожнаму даследчыку кенозісу адлажаную і бесперебойную вытворчасць самога сябе “З пылу зямнога” [Быш 2, 7], з гэтым залежыць з асабістай адсутнасці. Хто бы ты не быў: прафесар, як А. Казулін, палкоўнік, як М. Статкевіч, святар, як Л. Акаловіч, – мусіш быць збітым, пасаджаным, патаптаным да “Пылу зямнога”, да банкроцтва, да адсутнасці, каб потым узнанчыць ех *nihil*, з нуля, “З непрыстойшай рэчы” [Мудр 11, 18], як “тушка Фенікс”, аднавіцца да смелага і вольнага Бышчя.

Дзе яшчэ знайдзецца кія ѯўмоўныя крыжовага шляху? Тая ж самая Польшча, напрыклад, прыніжаных да “Пылу зямнога”, не патрабуе іх дзяржаве студэнтаў прыняла ды ўладавала як сваіх пляціцеляў. А “родная” краіна прышила ім артыкул “до двух лет лишения свободы за уклонение от воинской повинности”. У Нямеччыне мой добра знаёмы юнак спазніўся да ўступніх іспытаў у Берлінскую акадэмію музыки. У роспачным стае не хоне сядзеў на прыступках навучальнай установы і не ведаў, что го рабіць. Але Бог упадобніў Сваю прысутнасць неабыкнавым чалавекам, здолеўшым заўважыць маўкліва сумную постыль. У той жа дзень юнак паспяхова здаў іспыты і быў зачічаны ў прэстыжную навучальную ўстанову Еўропы.

Вони ў беларускую парусію добразычлівых прадаўцуў, пакутнікоў, выкладчыкаў і презідэнтаў, робячых адзінную справу прысутнасці “Волі Божай і на зямлі, як на небе” [Мц 6, 10].

